

УДК 821.161.3-3.09 (045)

М. М. Воінава-Страха (Беларусь, г. Мінск)

**НАЦЫЯНАЛЬНАЕ І АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЕ
Ў «КАЗКАХ ЖЫЦЦЯ» Я. КОЛАСА Ў КАНТЭКСЦЕ
СУЧАСНЫХ ТЭНДЭНЦЫЙ ГЛАБАЛІЗАЦЫИ**

Анататыя. «Казкі жыцця» Я. Коласа з’яўляюцца адным з унікальных твораў, які дазваляе глубока спасцігнуць сутнасць актуальных пытанняў гісторыі і сучаснасці, больш свядома і адказна асэнсаваць глабалізацыйныя працэсы XXI стагоддзя. Прадстаўлены артыкул мае на мэце раскрыць ідэйны-тэматычныя патэнцыялы «Казак жыцця», адмысловую светапоглядную карціну свету пісьменніка ў рэчышчы як нацыянальнай, так і агульначалавечай, універсальнай філософска-аксіялагічнай сістэмы.

Ключавыя слова: нацыянальнае, агульначалавечае, карціна свету, аксіялагічная сістэма, філософія жыцця, глабалізацыя

Асоба беларускага народнага пісьменніка Я. Коласа займае адметнае месца сярод нацыянальных мастакоў слова. «“Беларускі Гамер” увайшоў у сусветную літаратуру як творца паэтычнага эпасу беларусаў “Новая зямля” і “Сымон-музыка”, якія сталі візітнай карткай самой Рэспублікі Беларусь, адным з яе дзяржавных і нацыянальных сімвалаў» [5, с. 4]. Разам са сваім аднадумцам Янкам Купалам «яны сталі нашымі нацыянальнымі класікамі і абвясцілі на ўесь голас аб пачатку класічнай эпохі ў гісторыі беларускай літаратуры і мастацтва. У іх літаратурнай творчасці ажыццяўлялася векавечная мара беларусаў аб мастацкім сінтэзе нацыянальнай традыцыі і творчых набыткаў єўрапейскай культуры <...> і быў нададзены магутны імпульс да руху нацыі па шляху гісторычнага прагрэсу» [5, с. 5].

Зборнік малой прозы «Казкі жыцця» выйшаў у 1906 г. у Коўна, але тэксты для гэтага цыклу Я. Колас працягваў ствараць на працягу ўсяго жыцця. Напісаныя ў форме алегоріі творы ўвабралі элементы розных жанраў: і апавядання, і навелы, і прыгчы, і казкі і інш. Першапачатковая прычына звароту да алегарычнай формы казкі выклікана немагчымасцю весці адкрыту палеміку ва ўмовах складанай палітычнай сітуацыі таго часу. У далейшым гэта дазволіла больш ёміста выразіць творчую ідэю ў межах малой формы і данесці яе да чытача максімальна аператыўна. Акрамя таго, «гэты жанр адпавядае асаблівасцям народнага характару, акаличнасцям жыцця беларусаў, якія звыкліся за стагоддзі да “эзопавай мовы” іншасказанняў, алегорый, замоўчанняў і г. д.» [4, с. 206].

Як слушна заўважае аўтарытэтны літаратуразнаўца П. Васючэнка, «“Казкі жыцця” – свайго роду книга авантур прыродных сіл, праяў, стыхій. Нават “лакальныя”, строга персаніфікованыя вобразы, пры-

родныя аб'екты (птушкі, звяры, расліны, рэчы) выяўляюць не столькі свой “характар”, колькі ўніверсальнасць, сувязь з буйнымі прыроднымі з'явамі, стыхіямі, далучанасць да агульнага жыщёвага руху» [1, с. 152].

Філасофія жыцця Я. Коласа шматбаковая. Яна накіравана на раскрыццё як уласна нацыянальных, так і ўніверсальных, агульначалавечых па сваёй сутнасці ісцін. Беларускі мастак слова скіроўвае ўвагу на пошук і пазнанне сэнсу жыцця, раскрыццё жыществаральнай сілы асобы, яе бязмежных магчымасцей, шырыні яе далягліду, дасягненне глыбін падсвядомасці.

Так, «хто хоча жыць паўнейшым жыщём і гастрэй пранікаць у яго тайны-глыбіні, той павінен быць адзінокім і незалежным» [2, с. 455] («Адзінокае дрэва»). Адзінота ў разуменні аўтара не пакаранне ці звязаная з ім маральная пакута. Гэта хутчэй адзін са спосабаў пранікнення ў глыбіні чалавечай свядомасці, неабходная ўмова для ўсведамлення сутнасці прызначэння душы асобы.

На шляху да ўсведамлення ўласнага прызначэння трэба абавірацца на дадзеную прыродай сілу («Зло – не заўсёды зло»), а не факулаваць увагу на пошуку вінаватых у сферміраваных умовах быцця («На чужым грунце»).

Пазнанне жыцця ва ўсёй яго шматмернасці і глыбіні, усебаковае інтэлектуальнае і духоўнае развіццё асобы, пашырэнне яе даляглідаў, спасціжэнне адвечнай мудрасці продкаў – пытанні глабальныя і ўніверсальныя па сваёй сутнасці ў прасторы і часе. «Чым больш высока падымаемся над зямлёй, тым большыя і шырэйшыя далягліды адчыняюцца перад намі» [2, с. 510] («Купальскія светлякі»). Менавіта па гэтай прычыне, згодна з аўтарскім меркаваннем, патомкі наўрад ці здолеюць «дасягнуць гэтага сусвету ва ўсёй яго складанасці» [2, с. 510]. Але ці ў гэтым сэнс жыцця? Якуб Колас, разважаючы над акрэсленым пытаннем, выказвае меркаванне аб тым, што мудрасць жыцця ў яго бязмежнасці і шматстайнасці, у тым, што «яно, хоць і ідзе па пэўных законах, але вечна змяняецца і разгортае новыя старонкі. І колькі б ты ні жыў, ніколі не пасягнеш яго мнагалучнасці» [2, с. 510] («Купальскія светлякі»).

Жыццё шматзначнае і шматаспектнае і не заўсёды яно афарбавана яркімі колерамі вясёлкі: «У глыбі, дзеся у нетрах гэтай глыбі, ёсьць нікому невідочныя скрыжалі, а на іх напісаны муکі і боль, аб якіх часам ніхто не ведае і не здагадваецца» [2, с. 522] («Кучараўае дрэва»).

Згодна з аўтарам, пазнанне сапраўднай цаны жыцця і спасціжэнне ісціны адбываецца дзякуючы выпрабаванням, шляхам пераадолення перашкод: «Быць можа, чым часцей наведваюцца да нас нягody, тым

глыбей пачуванне цаны жыцця, тым ясней яго светлыя моманты» [2, с. 464] («Камень»); «Самая простая справа, самая ясная праўда пазнаеца цаной вялікай пакуты – надта цяжкая дарога прыводзіць да такога пазнання» [2, с. 488] («Стары лес»). Толькі такім чынам загартоўваеца асоба і выпрацоўваеца ўстойлівасць яе маральна-этычнага стрыжню.

Тканка «Казак жыцця» насычана філасофскімі выказваннямі, што закранаюць самыя розныя аспекты чалавечага быцця, акаляючага свету, з’яў і паняццяў, з якімі судакранаеца асоба на працягу жыцця: «Трэба памятаць, што бадай не кожная реч мае два бакі: паказны і праўдзівы» [2, с. 456] («Адзінокае дрэва»); «Любоў часта пераходзіць свае граніцы», «Як бы там ні было добра, але калі гэтае дабро цэлы век астaeца без усякай змены, то яно лёгка перастае быць дабром» [2, с. 459] («Зло – не заўсёды зло»); «Хіба змусіш каго, каб любіў цябе, раз ты нікому не люб?» [2, с. 461] («На чужым грунце»); «Кажуць жа – моцныя як камень, і маўклівы як камень», «Кожнаму свая доля» [2, с. 465] («Камень»).

Талерантнасць і ўменне прыслухоўваца да патрэб бліжняга, здольнасць своечасова аб’яднаць намаганні нягледзячы на першапачаткова існуючыя супярэчнасці, згодна з аўтарам, могуць стаць ключавой апорай для вырашэння самай складанай сітуацыі, калі пад пагрозай аказваеца само жыццё («На чужым грунце»). Аўтарытэтны даследчык творчасці Я. Коласа М. Тычына вызначае ў дадзеным творы і «пытанне ўзаемаадносін нарадаў-суседзяў, асобных нацыянальных культур» [4, с. 205]. Варта адзначыць, што менавіта дадзеная ідэя вылучаеца выразнай актульнасцю ў кантэксле сучасных працэсаў глабалізацыі, бо падчас імкнення да ўніверсалізацыі так лёгка зусім ненаўмысна збіцца са шляху і згубіць міжасобасную чуласць.

Дасягненне гармоніі ва ўніверсуме магчыма, але для гэтага важна, каб паміж усім існым на зямлі ўсталяваўся контакт у фармаце канструктыўнага дыялогу. Вербальнае выражэнне ў дадзеным выпадку другаснае. Галоўнае – тонкая духоўная повязь і ўзаемапаразуменне паміж людымі прадстаўнікамі прыроды. У адваротным выпадку карціна жыцця будзе праяўляцца ў разрозненых аспектах замест адзінага, цэласнага, гарманічнага выражэння падобна да таго, як хараство агнёў маленьких жучкоў можа быць напоўнена сэнсам дзякуючы суіснаванию некалькіх складнікаў: таемнага покрыву ночы і сузіранию рэцыпіента, які здольны яго ўспрыніць і ацаніць [2, с. 511] («Купальская светлякі»).

Вялікая ўвага на старонках «Казак жыцця» надаеца пытанню важнасці захавання цэласнасці ўніверсальнай аксіялагічнай сістэмы. Я. Колас неаднаразова прыводзіць прыклады магчымых наступстваў

парушэння маральна-этычных законаў быцця: «За доўгія вякі згоднага жыцця назбіралася столькі няневісці, столькі гневу, крыўды, зайдрасці, зневажання, што лес грýмеў, хадзіў, як кіпень у гаршку, тросся, калаціўся, дрыжаў ад злосці. <...> Страшная бура завыла над цёмнай пушчай. Заскрыпелі, застагналі таўшчарэзныя гладкакамлёвия хвоі, густа і жалабна зашумелі кашлатыя яліны, неміласэрна б'ючыся лапамі» [2, с. 489] («Стары лес»).

Грань паміж дабром і злом надзвычай крохкая. Задаволіць жаданне блізкай істоты і такім чынам нашкодзіць ёй ці адмовіць у небяспечны час, паставіўши пад пагрозу добрыя стасункі, але не пагоршыць і без таго цяжкае становішча, – надзвычай складаная дылема, якая вымагае адмысловай стойкасці духу і трывалай маральна-этычнай глебы («Над прасторамі зямлі»).

Вельмі тонка аўтар аналізуе і спецыфіку міжасобасных узаємаадносін. Дзякуючы персанажам з твора «Вадаспад» тэма сяброўства раскрываецца ў асабліва далікатным ракурсе. Часам лёс вымушае праходзіць праз пэўныя выпрабаванні, пераадолець якія пад сілу толькі асобам з загартаванымі харектарамі. У такіх сітуацыях, якія можна аднесці да катэгорыі «на памежжы», раскрываецца сапраўдная сутнасць міжасобасных стасункаў, адбываецца своеасаблівая праверка сяброўства на трываласць. Функцыю такой «лакмусавай паперы» можа выканаць, напрыклад, праўда. Менавіта яна, згодна з аўтарам, «часамі кладзе непраходную сцяну між найлепшымі сябрамі» [2, с. 514]. Адначасова менавіта праўда здольна і знішчыць гэтыя сцэны. Выбар застаецца за чалавекам і залежыць ад глыбіні і ўстойлівасці яго маральна-этычнага фундаменту і жыццёвых прыярытэтав.

Тэма чалавечай двудушнасці не менш ярка раскрываецца ў творах Я. Коласа праз сімвалічную кодавую сістэму. Так, у тэксле «Адзінокае дрэва» сімвалічным увасабленнем непастаянства, фальшу і хлусні ў адносінах з'яўляецца Вечер, які «языком менціць і туды і сюды, не гаворыць праўды, а замазвае вочы рознымі байкамі» [2, с. 457]. Аўтар аналізуе сітуацыі, калі цэлая нацыя вымушана пакутаваць у тым ліку і па прычыне таго, што ўчынкі не адпавядаюць загадзя заяўленым намерам: «А другія часта няпрошаныя заходзілі. Але яны казалі, што прыйшли, каб прынесці добро тутэйшим людзям. Але, як вядома, казаць можна адно, а рабіць зусім іншае» [2, с. 516] («Ноч, калі папараць цвіце»).

Нацыянальны мастак слова не толькі канстатуе факты парушэння ўніверсальнай аксіялагічнай сістэмы, але і прапануе адметны комплекс ідэй, у якіх закладзены ключавыя падказкі, адрасаваныя тым, хто

па-сапраўднаму жадае знайсці выйсце і пазнаць сутнасць свайго прызначэння. Так, у аднайменным творы («Адзінокае дрэва») дрэва, апышнушыся ў стане поўнай адзіноты, падманулае і пакінулае сябрамі (Ветрам і Ручайком, якія ледзь не прывялі яго да гібелі), усё ж знаходзіць сілы ўтрымацца на зямлі і працягнуць сваё існаванне толькі дзякуючы мудрай думцы Крумкача, які ў якасці ключавой парады аб тым, як выжыць у сітуацыі на памежжы жыцця і смерці, раіць «пусціць глыбей карэнні ў зямлю» [2, с. 458].

Дадзеная тэма адна са скразных у творчасці Я. Коласа ў цэлым і ў «Казках жыцця» ў прыватнасці. Ідэя далучанасці да роду, да ўласнай нацыі, народу, малой радзімы і краіны ў цэлым выступае ў якасці жыццестваральнай сілы, здольнай надзяліць трываласцю, неверагоднай па сваёй магутнасці, каб выстаяць самому і стварыць моцную глебу для нашчадкаў.

Акрэсленая ідэя неад'емна звязана з тэмай вызначэння ўласнай самаідэнтыфікацыі, якая з'яўляецца дамінуючай у мастацкай літаратуре акрэсленага перыяду і, зразумела, займае адну з цэнтральных ліній у «Казках жыцця». У цэнтры ўвагі пісьменніка пытанні захавання роднай мовы, літаратуры, культуры, дасягнення і захавання самастойнасці сваёй краіны, будучыні нашчадкаў («Жывая вада», «На балоце», «Крыніца», «Асінае гняздо», «Супраць вады» і інш.).

Невыпадкова некаторыя з твораў прысвечаны беларускім пісьменнікам, чый жыццёвы і творчы шлях быў аддадзены служэнню беларускаму народу, якія сваім пяром даказвалі права беларускай мовы і свайго народа на самастойнасць і роўнасць з іншымі: «Ноч, калі папараць цвіце» – Я. Купалу, «Над прасторамі зямлі» – Ц. Гартнаму, «Кучаравае дрэва» – З. Бядулю.

Нацыянальная карціна свету ў тэкстах Я. Коласа адмыслова дапаўняеца шматлікімі прыказкамі, прымаўкамі, якія ёміста і ярка адлюстроўваюць элементы народнага светапогляду, мудрасці і адметнай філасофіі, закранаючы самыя розныя аспекты жыцця: «дзе чубы трашчаць, там і пэйсы ляцяць» [2, с. 449] («У балоце»); «пусці свінню пад стол, то яна захоча і на стол» [2, с. 449] («У балоце»); «у цябе сем пятніц на тыдні» [2, с. 457] («Адзінокае дрэва»); «мая хата з краю, я нічога не знаю» [2, с. 537] («На ўсё ёсць свая прычына») і інш.

Узаемаповязь усяго існага на зямлі бяспрэчная, і надзвычай важна захаваць яе непарушнасць. «І ніхто няхай не забывае, што ён частка вялікай прыроды» [2, с. 515] («Вадаспад») – гэта думка беларускага класіка гучыць своеасаблівым запаветам прадстаўнікам усіх наступных

пакаленняў. Сіла, дараваная прыродай, павінна прымяняцца асцярожна і толькі з дакладна вызначанай жыщчестваральнай мэтай, інакш «яна можа прычыніць вялікую шкоду, калі даць ёй поўную волю і не паставіць у пэўныя межы» [2, с. 515] («Вадаспад»).

Прызначэнне асобы, паводле Я. Коласа, з аднаго боку, у «вечным руху», «вечным пераходзе» [2, с. 547], бо «усякае стаянне на месцы пераходзіць у звычайны застой» [2, с. 546]. Адначасова гэты працэс дуальны па сваёй сутнасці. Яго важнай умовай, згодна з аўтарам, з'яўляецца як развіццё, пазнанне свету, няспынны рух, так і наяўнасць цвёрдай асновы, трывалага фундамента, пад якім маецца на ўзвaze памяць пра ўласны род, вернасць нацыянальным караням, захаванне традыцый свайго народа.

Адвечны рух і бясконцае блуканне на прасторах зямлі не заўсёды з'яўляюцца прыкметай свабоды і незалежнасці і, як правіла, не дапаўняюць карціну жыцця шчасцем і радасцю, калі відавочна парушана повязь з родам, радзімай, сваімі каранямі («Над прасторамі зямлі»).

Асабліва актуальна дадзеная ідэя вылучаеца ў сучасных умовах глабалізацыі, калі адбываеца актыўізацыя працэсаў інтэграцыі, што непазбежна прыводзіць да «адчужэння традыцыйных каштоўнасцей» і «экспансіі масавай культуры» [3, с. 193]. Навукоўцы адзначаюць, што ў кантэксце глабалізацыі «ва ўмовах вымушанай адаптациі нацыянальных каштоўнасцей да новай геапалітычнай, эканамічнай, камунікатыўнай сітуацыі механізм нацыянальнай і культурнай самаідэнтыфікацыі і ўсведамлення нацыянальнай ідэнтычнасці натуральна ўскладніеца» [3, с. 193].

Менавіта па гэтай прычыне пытанні, якія аналізуеца ў «Казках жыцця», актуалізуюцца з асаблівай па значнасці сілай і набываюць новае гучанне. Упэўненае імкненне да выражэння самабытнай нацыянальнай ідэнтычнасці ў гарманічным спалучэнні з узмоценай тэндэнцыяй да захавання ўніверсальнай аксіялагічнай сістэмы стымулююць да ўсвядомленага пераасэнсавання аўтарскага пасылу. Дадзеныя абставіны ў новым ракурсе асвятляюць сутнасць ідэі, увасобленай народным пісьменнікам у алегарычным зборніку.

Такім чынам, тэма радзімы з яе надзённымі проблемамі бяспрэчна дамінуе, але спецыфіка мастацкага таленту Я. Коласа заключаеца ў надзвычайнай маштабнасці мыслення, асэнсаванні актуальных, важных пытанняў сутнасці жыцця, прызначэння чалавечага лёсу, шчасця, захавання свайго роду і многіх іншых у агульначалавечым, глабальным кантэксце. Універсальнае і нацыянальнае ў «Казках жыцця» пераплітаюцца ў адзіную непарушную цэласную карціну. Невыпадкова, што

ў невялікай прадмове да «Казак жыцця» пісьменнік адрасуе сваё вітальнае слова ўсяму свету, які харктырызуе не інакш, як «бязмежны»:

*У той песні, шырокай, як свет,
Чутны ветры і гром.
Дык прымі ж ты прывет,
Свет бязмежны, мой дом* [2, с. 445].

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм / навук. рэд. В. П. Жураўлёў. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: МДЛУ, 2016. – 200 с.
2. Колас, Я. Збор твораў у дванаццаці тамах. Том V. – Мн.: Дзярж. выд. БССР, 1962. – 720 с.
3. Старикова, Н. Н. Славянские литературы в эпоху глобализации. «Перезагрузка» идентичности // Язык, сознание, коммуникация: Сб. науч. ст., посв. памяти засл. проф. МГУ А. Г. Широковой / ред. колл: В. В. Красных, А. И. Изотов, В. Г. Кульпина. – М.: МАКС Пресс, 2009. – Вып. 38. – С. 192–200.
4. Тычына, М. А. Якуб Колас // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. 1. 1905–1920 / Нац. аkad. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. – 2-е выд. – Мн.: Беларуская навука, 2001. – 583 с.
5. Тычына, М. А. Янка Купала і Якуб Колас: учора і сёння. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – 495 с.

УДК 372.882

С. Д. Грынько (Беларусь, г. Гродна)

РЭАЛІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАЙ ФУНКЦЫИ МУЗЕЯ Ў НАВУЧАННІ ЛІТАРАТУРЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ АСОБЫ І ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА)

Анатэза. У артыкуле разглядаюцца магчымасці рэалізацыі адукатыўнай функцыі музея пры вывучэнні літаратуры. Асноўныя напрамкі музейна-педагагічнай дзейнасці асвятляюцца на прыкладзе вывучэння творчасці Якуба Коласа.

Ключавыя слова: музей, адукатыўная функцыя музея, літаратура, Якуб Колас.

Музей (лацінскае *museum* ад грэческага *museion* – храм музай) як сацыяльны інстытут пачаў фарміравацца ўжо на ранніх этапах цывілізацыі. Само паняцце з'явілася больш за дзве з паловай тысячы гадоў таму, хаяць сучаснае яго ўжыванне істотна адрозніваецца ад першапачатковага значэння.

У нашы дні існуе цэлы шэраг азначэнняў музея, што ў значнай ступені тлумачыцца складанасцю і шматграннасцю самога феномену. Дваццатое стагоддзе падарыла чалавецтву новыя тыпы гэтай установы. Гэта з'ява тлумачыцца тым, што прыйшло ўсведамленне таго, што захоўваць і экспанава-